

Дэтэктыў ці хорар?

Ідэнтыфікацыя «...Стаха»

10
клас



« П раз прасеку плывуць смутныя конныя цені. Не бразгочуць мячы, не ржуць маўклівыя коні. Толькі часам аднекуль даносіца журботны стогн рога. Па верасе, па гіблай дрыгве скача дзікае паляванне карала Стаха». Хто б падумаў, што такую жахлівую гісторыю можна чытаць на «белліце»?

Упершыню аповесць Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне карала Стаха» была надрукавана ў 1964 годзе ў часопісе «Маладосьць»¹. Больш за паўстацідзя мінула, а за пісьменнікам Караткевічам замацавалася слава майстра гістарычнага дэтэктыва.

Якія прыкметы гэтага жанру? У першую чаргу — загадка злачынства, акалічнасці якога трэба высветліць. За справу бярэцца Андрэй Беларэцкі. Ён рэаліст і адчувае, што дзікае паляванне — не здані, а сапраўдныя зламыснікі, якія хочуць вывесці з раўнавагі Надзею Яноўскую, — гаспадыню маёнтка Балотных Ялін. Дзяўчына сапраўды запалоханая: верыць у родавае пракляцце, якое быццам у хуткім часе заб'е яе. Але з'яўленне Андрэя Беларэцкага парушае планы гэтага «пракляцця».

Істотная рыса дэтэктыва — расследаванне. Падчас яго Беларэцкі з сябрамі — Рыгорам і Андрэем Свеціловічам — спрабуюць высветліць акалічнасці смерці бацькі Надзеі. Хто хоча знішчыць яе, каму яна замінае? Да канца твора, як у добрым дэтэктыве, мы не здагадваемся пра сапраўднага злодзея. Падказкі, праўда, сустракаюцца, але ж нічога не даюць, адно жартуюць. Сапраўднае аблічча зламысніка прыкрыта вобразам клапатлівага сябра...

¹«Уключым аповесць Алея Савіцкага пра рабочых і аповесць Уладзіміра Караткевіча пра Стаха на гістарычную тэму», — сказаў рэдактар Міхась Стральцоў 11 снежня 1963 года. Гэтыя слова занесены ў пратаколе пасяджэння рэдакцыйнай калегіі. Можаш, дружка, прыйсці ў рэдакцыю часопіса «Маладосьць», што суседнічае з «Бярэзкай», і зірнуць на першадрук аповесці ў арыгінале.

Што сімвалізуе сабой «дзікае паляванне»? Носьбіт зла, культу сілы і беспака-ранасці. Улады не спрабуюць спыніць яго, бо яно трymае ў паслушэнстве сялян, вобразы якіх Уладзімір Караткевіч апісвае вельмі маляўніча. Чытаеш гэтыя апісанні — і складваецца ўражанне, што ты ў казцы, і перад табой міфічныя істоты, а не людзі. Але гэта людзі, даведзеныя да такога стану нястачай і голадам.

«Дах быў зялёны, тоўсты ад тлустых, пушыстых імхой. У шэрае акенца ўнутранасць хаты здавалася панурай і занядбанай. Словам, хатка на курыных ножках. Не хапала толькі бабы-ягі... Але хутка з'явілася і яна. У акно на мяне глядзеў твар жанчыны, такі сухі, што здаваўся чэррапам, абцягнутым жоўтай скурай. Сівия патлы валасоў падалі на плечы. Пасля з'явілася рука, якая ківала мне сухім, як куриная костка, пальцам».

А ці можам мы сказаць, што твор мае прыкметы актуальнага цяпер хорара?

Хорар — жах. Праз увесь твор праходзіць адчуванне праследавання. Або героя праследуюць здані, калі ён, напрыклад, вяртаецца ад дзядзькі Дубатоўка і ўцякае ноччу па багне ад «дзікага палявання», або сам герой выбягае ў пусты калідор, праследуючы Маленькага Чалавека ці Блакітную Жанчыну. Ён не можа спакойна спаць, курчыцца ў ложку ад жаху, даючы сабе слова, што паедзе адсюль, з Балотных Ялін. Аднак яго прымушаюць застацца каханне і гонар шляхціча.

Зайважце: прыезд героя ў маёntак — класічны пачатак многіх фільмаў жахаў. Персанажы трапляюць у незвычайны дом, дзе адбываюцца дзіўныя падзеі. У гэтым доме жывуць прывіды — Маленькі Чалавек і Блакітная Жанчына.

Як і ў хорары, тут працуе схема «кат—ахвяра». Ахвярай была прыгнечаная жахам Надзея, якая верыла, што хутка памрэ, і не змагалася з такім «лёсам». Пры першай сустрэчы Андрэй Беларэцкі бачыць непрыгожую дзяўчыну і шкадуе яе. Аднак паступова заўважае яе прывабнасць. Паступова разгараецца каханне, і ён прысягае, што разгадае ўсе злавесныя таямніцы наваколля, якія не даюць каханай спакойна жыць. У якасці ката выступае «дзікае паляванне караля Стаха» — пракляцце роду сям'і, якое павінна знішчыць усіх нашчадкаў Рамана Яноўскага да дваццатага калена за яго здрадніцтва. Надзея — апошняя з іх.

Зайважце яшчэ: прозвішчы герояў таксама сімвалічныя. Беларэцкі і Свеціловіч з'яўляюцца люстраннымі адбіткамі адзін аднаго: падобныя прозвішчы і падобныя ролі, светлыя і жыццесцвярджальныя. А што могуць сімвалізаваць прозвішчы Дубатоўк, Стакевіч, Пацук, Бабаед?

Маюць значэнне і назвы мясцін, дзе адбываюцца падзеі. Балотныя Яліны, Волатава прорва, Халодная Лагчына. Людзі на балоце жывуць замкнёна, адарвана ад наваколля, і Балотныя Яліны атаясамліваюцца ў іх з усім светам. Надзея Яноўская не можа паверыць, што ёсьць іншыя месцы, прасякнутыя сонечным святлом, поўныя сакавітай зеляніны. Яе, як і іншых жыхароў, пужае навакольная прырода. Яны баяцца і не любяць балота. Таму і назвы звязаныя з жахам, твянню, дрыгвой.

Аўтар атаясамлівае «дзікае паляванне» з нашай зямлёр. Яна ў Караткевіча разглядаецца на некалькіх узроўнях: Балотныя Яліны, Беларусь, Сусвет. Жах перад зямлёр узнікае ад няведення сваёй гісторыі. «Дзікае паляванне» паралізуе, не дае раскрыцца людзям, таму і краіна для іх — нялюбая.

Якія яшчэ загадкі схаваныя ў творы? Прачытайдце аповесць і разгадайдце гэтыя таямніцы разам з Андрэем Беларэцкім!

Таццяна Лаўрык